

## КАНФЕРЭНЦЫЯ ПА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВУ НА ФІЛАЛАГІЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ БДУ

22 – 24 кастрычніка 2015 года на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылася **XII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянскія літаратуры ў кантэксте сусветнай»**, прысвечаная 750-годдзю са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзю са дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча.

Удзельнікі канферэнцыі працавалі ў дванаццаці секцыях:

- Дантэ і славянскія літаратуры;
- Творчасць У. Караткевіча ў сусветным кантэксте;
- Сусветная літаратура: тэорыя і мастацкая практыка;
- Праблемы ідэнтычнасці ў мастацкім тэксте;
- Апаведныя стратэгіі і дыскурсіўныя практыкі;
- Сусветная літаратура ў беларускай культурнай прасторы;
- Сусветная літаратура: праблемы жанра;
- Міф, фальклор, літаратура;
- Біблія і сусветная літаратура;
- Рэальнасць і вымысел у мастацкай літаратуры;
- Літаратура і вайна;
- Літаратура і выдавецкая справа ў сучаснай культурнай прасторы.

У канферэнцыі ўзялі ўдзел больш за сто навукоўцаў з Беларусі, Італіі, Расіі, Украіны, Францыі, Японіі.

У межах канферэнцыі праведзены круглы стол «Пісьменнік у дыялогу Усходу і Захаду» з удзелам французскага пісьменніка Мішэля Луё, які таксама прачытаў цыкл лекцый для студэнтаў аддзялення французскай філалогіі. Увазе ўдзельнікаў канферэнцыі была прапанаваная музыкальна-паэтычная кампазіцыя “Вішнёвы сад душы” ў выкананні Марыны Паповай і Алы Бяляўскай (рэжысёр Галіна Яроміна).

---

## **КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ**

22–24 октября 2015 года на филологическом факультете Белорусского государственного университета состоялась **XII Международная научная конференция «Славянские литературы в контексте мировой»**, посвященная 750-летию со дня рождения Данте Алигьери и 85-летию со дня рождения Владимира Короткевича.

Работа конференции проходила в следующих секциях:

- Данте и славянские литературы;
- Творчасць У. Караткевіча ў сусветным кантэксце;
- Мировая литература: теория и художественная практика;
- Проблемы идентичности в художественном тексте;
- Повествовательные стратегии и дискурсивные практики;
- Сусветная літаратура ў беларускай культурнай прасторы;
- Мировая литература: проблемы жанра;
- Миф, фольклор, литература;
- Библия и мировая литература;
- Реальность и вымысел в художественной литературе;
- Литература и война;
- Литература и издательское дело в современном культурном пространстве.

В конференции приняло участие более ста ученых из Беларуси, Италии, России, Украины, Франции, Японии. В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Писатель в диалоге Востока и Запада» с участием французского писателя Мишеля Луйо, который также прочитал цикл лекций для студентов отделения французской филологии. Вниманию участников конференции была предложена музыкально-поэтическая композиция «Вишневый сад души» в исполнении Марины Поповой и Аллы Белявской (режиссер Галина Ерёмкина).

---